

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКОМА КП(б)Б

№ 129 (6406) | 8 чэрвеня 1939 г., чацвер | ЦАНА 10 КАП.

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

Гэтымі днямі адбыўся чарговы Пленум ЦК КП(б) Беларусі з удзелам сакратараў абкомаў, гаркомаў і райкомаў партыі.

Пленум абмеркаваў пытанні: а) Аб мерапрыемствах па выкананні пастановаў ЦК ВКП(б) і СНК СССР ад 27 мая 1939 г. «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасаў ад разбазарвання».

б) Аб вывазі двароў калгаснікаў, пражываючых на былых участках хутарскага землекарыстання, у калгасныя сяленні.

в) Аб падрыхтоўцы да ўборкі ўраджая і загацовак сельскагаспадарчых прадуктаў у 1939 годзе.

г) Аб навуцы некаторымі пярвічнымі партыйнымі арганізацыямі і райкамі КП(б) Беларусі ленынска-сталінскага прынцыпа індывідуальнага адбору ў партыю.

Па ўсім гэтых пытаннях Пленум прыняў адпаведныя рашэнні.

Пленум выбраў сакратаром ЦК КП(б) Беларусі па надрах таварыша ЖЫЛІНІНА Якіма Аляксандравіча і сакратаром ЦК КП(б) Беларусі па прапагандзе і агітацыі таварыша МАЛІНА Владзіміра Нікіфаравіча.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ АРГАНІЗАВАЦЬ ССЯЛЕННЕ ХУТАРОЎ

Сёння мы дружым інфармацыйнае паведамленне аб адбыўшымся дзямі пленуме Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б. Сярод рэзультатаў важнейшых пытанняў пленум разглядаў і прынцыпальнае рашэнне «Аб асаблівых умовах калгаснікаў, якія пражываюць на былых участках хутарскага землекарыстання, у калгасныя сяленні. Усе рашэнні пленума ЦК КП(б)Б накіраваны на выкананне гістарычных указанняў XVIII зезда ВКП(б) і майскага Пленума ЦК ВКП(б).

Мерапрыемствы па сясельню калгаснікаў, пражываючых на хутарскіх сядзібах, набылі выключнае гаспадарча-палітычнае значэнне. Гэтае сясельне адгледвае вялікую ролю ў дзейнасці арганізацыйна-гаспадарчым умяшчэнні калгасаў.

Мерапрыемствы партыі і ўрада па сясельню хутарскіх гаспадарак супрацьстаяць аднадушнае адрабненне калгаснага сясельня. Камуністы ўсім правамі бачылі ў гэтым факце існае адзінае існае доказ сталінскай кампартыі аб росквіце калгаснай вёскі, якая пад кіраўніцтвам партыі Леніна-Сталіна атрымае гістарычны перамогі.

Хутары астатліва ў спадчыну ад пракалята мінулага. Крывава цар, падаўляючы рэвалюцыйны рух рабочых і сялян, разам з тым імкнуўся стварыць сабе трынаццую ашору ў вёсцы ў асобе кулацтва. Хутары дамы магчыма малонкай кучцы кулацкай разбавіцель за юмг жуцкай эксплуатацыі аб'яднаных мас сясельня. Хутары часам насалжалі нацыяналі-фашысты, які ў свой час аргувалі ў зямельных органах, гэтыя воралі народа імкнуліся сарваць калгасны рух, расціць кулацкіх гаспадаркі ў вёсцы.

Стаяла ворага біта да жанца, Банчаркова перамог калгасны лад. Назавуць знікае хутарскае сямейнае землекарыстання. Дзень задача заклапочацца ў тым, каб ліквідаваць і хутарскія сядзібы, бо яны не могуць быць першым ва ўмовах пераможнага калгаснага ладу. Найважнейшым хутарскага рассялення ў вёсцы стварэнне выдзелена калгаснай гаспадаркі.

Хутарскае рассяленне з'яўляе прадукцыйнасць працы калгаснікаў, з'яўляе ўважэнне правільных севабароты, пераходнае механізацыі сельскай работ, — гэтым словам, накіравана супроць ігнараваў калгаснікаў.

Да гэтага часу ў нашай рэспубліцы сясельню хутарскіх гаспадарак праводзіцца з усім недавальняюча. У мінулым годзе было саселена толькі 21 тысяч хутароў. Не выканані паказаныя планы, які быў устаноўлены ўрадам. З усіх яна, што таякі тэмпы не могуць давай быць пярвічымі. ЦК ВКП(б) і СНК СССР у сваёй пастанове ад 27 мая 1939 года заклікалі: «Ініцыяваць размяшчэння ў грамадскіх палках калгаснаў хутарскіх прасідабіяны ўчасткі калгаснікаў, якія ёсць у сельска-рабочых абласцях, у тым ліку ў Беларускай ССР, Украінскай ССР, Смаленскай, Валынскай, Лёнінградскай абласцях, і сасельні гэтых калгаснікаў ў адным месцы, навазлучы іх прасідабіяны ўчасткі ў месцах сясельня на статыстчных нормах. Закончыць гэтую работу ў 1 верасня 1940 года».

Такім чынам, перад партыйнымі і партыйнымі большэвіцкай нашай рэспубліцы паставіліся пачыснае задача, на бяжовае выкананне якой павінны быць мабілізаваны ўсе сілы. У рэспубліцы ёсць 134 тысяч хутарскіх двароў. Усе яны павінны быць саселены ў калгасныя вёскі не пазней чым 1 верасня 1940 года. У гэтым годзе трэба сасельні не менш 90 тыс. двароў. Між тым, на 1 чэрвеня перавезена хутарскіх двароў толькі 7400, з іх абудавана і заселена 2554. Прыведзены лічбы з усіх яна паказваюць, якая адназначнае клядзюца на партыйныя і савецкія арганізацыі і на зямельных работнікаў рэспублікі. Яны абавязаны ўзяць справу сясельня хутарскіх гаспадарак у свае рукі, мабілізаваць усю саюзніцкую і калгасную прамадасць, камітэты арганізаваць і аператыўна кіраваць сясельнем калгаснікаў з хутарскіх гаспадарак.

Аднак даўна не ўсёды зразумелі палітычную важнасць работы па сясельню хутарскіх двароў. Факты паказваюць, што ў некаторых раёнах рэспублікі партыйныя і савецкія арганізацыі не кіруюць гэтай работай, не кантралююць выканання планаў і рашэнняў партыі і ўрада. У асобных раёнах вывазі двароў і рашэнняў партыі і ўрада не выконваюцца. У асобных раёнах вывазі двароў і рашэнняў партыі і ўрада не выконваюцца.

Уважэнне правільных севабароты, пераходнае механізацыі сельскай работ, — гэтым словам, накіравана супроць ігнараваў калгаснікаў.

Да гэтага часу ў нашай рэспубліцы сясельню хутарскіх гаспадарак праводзіцца з усім недавальняюча. У мінулым годзе было саселена толькі 21 тысяч хутароў. Не выканані паказаныя планы, які быў устаноўлены ўрадам. З усіх яна, што таякі тэмпы не могуць давай быць пярвічымі. ЦК ВКП(б) і СНК СССР у сваёй пастанове ад 27 мая 1939 года заклікалі: «Ініцыяваць размяшчэння ў грамадскіх палках калгаснаў хутарскіх прасідабіяны ўчасткі калгаснікаў, якія ёсць у сельска-рабочых абласцях, у тым ліку ў Беларускай ССР, Украінскай ССР, Смаленскай, Валынскай, Лёнінградскай абласцях, і сасельні гэтых калгаснікаў ў адным месцы, навазлучы іх прасідабіяны ўчасткі ў месцах сясельня на статыстчных нормах. Закончыць гэтую работу ў 1 верасня 1940 года».

Такім чынам, перад партыйнымі і партыйнымі большэвіцкай нашай рэспубліцы паставіліся пачыснае задача, на бяжовае выкананне якой павінны быць мабілізаваны ўсе сілы. У рэспубліцы ёсць 134 тысяч хутарскіх двароў. Усе яны павінны быць саселены ў калгасныя вёскі не пазней чым 1 верасня 1940 года. У гэтым годзе трэба сасельні не менш 90 тыс. двароў. Між тым, на 1 чэрвеня перавезена хутарскіх двароў толькі 7400, з іх абудавана і заселена 2554. Прыведзены лічбы з усіх яна паказваюць, якая адназначнае клядзюца на партыйныя і савецкія арганізацыі і на зямельных работнікаў рэспублікі. Яны абавязаны ўзяць справу сясельня хутарскіх гаспадарак у свае рукі, мабілізаваць усю саюзніцкую і калгасную прамадасць, камітэты арганізаваць і аператыўна кіраваць сясельнем калгаснікаў з хутарскіх гаспадарак.

Інфармацыйнае паведамленне аб пленуме ЦК КП(б)Б. Прыём у Крэмлі ўдзельнікаў дэкады кіргізкага мастацтва. Закончыўся арктычны рэйс тав. Вадап'янава. Сустрэча працоўных Менска з дэпутатамі Вярхоўнага Савета СССР. Соцыялістычнае спаборніцтва імені Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі. Пытанні энэргій палітыкі (па слухках замежнага друку). Удзельнікі Усесаюзнай Сельскагаспадарчай Выстаўкі.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ: М. Зерніца — Партыйная прапаганда ў Жыткавіцкай партарганізацыі. З. Ларысаў — Калгасная партарганізацыя. У. Сцяпану — Вытворчай актывнасць камсамольцаў. АРТЫКУЛЫ: І. Пехота — За правільныя севабароты ў калгасах. Н. Вішнеўскі — Вопыт аднаго калгаса. К. Пырх — Не ўзначалена актывнасць калгасных мас. Е. Пчоліна — Арганізуем узоры дотла пасеваў.

ЗА РУБЯЖОМ: Прамова Даладэ. Швецыя і аляндскае пытанне. Выступленне польскага піл-праф'ера. Гітлер і Герынг аб ітэрвенцыі ў Іспаніі. Ваенныя дзеянні ў Кітаі. Уручэнне вяршыцельных грамад паўпрадма СССР і ЗША тав. Уманскім. Роспуск наменчых арганізацый у Польшчы.



8 чэрвеня ў Менску ў гарадскім парку культуры і адпачынку імені Горкага адбылася сустрэча дэпутатаў Вярхоўнага Савета СССР з працоўнымі Менска. На здымку: выступленне дэпутата Вярхоўнага Савета СССР тав. Н. Д. Седых.

СУСТРЭЧА ПРАЦОЎНЫХ МЕНСКА 3 ДЭПУТАТАМІ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

Бяла трох тысяч рабочых і інтэлігентных Менска сабраліся 6 чэрвеня ў Вялікім театры парка імені Горкага, каб з вузлаў дэпутатаў Вярхоўнага Савета СССР паслухаць аб рабоце Трэцяй Сесіі сацыялістычнага парламента. На мітынг прысутнічалі дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР тт. Ванеў, Селых, Значонак, Рачок, Мінава і дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тт. Міхалашэўская, Шаро, Музыга і інш.

Першае слова прагавіраўца дэпутату Вярхоўнага Савета СССР В. Г. Ванеў. Бурнымі аплашчэннямі былі сустрыты словы тав. Ванева аб асігнаванні звыш 40 мільярд рублёў на патрэбы абароны краіны.

Затым выступіла дэпутат Вярхоўнага Савета СССР тав. Селых. Ён заклікаў на рашэнні Сесіі адказаць большэвіцкімі справамі, яны пярэй разгарнуць сацыялістычнае спаборніцтва імені Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі.

Толькі ў краіне сацыялізма з такім велізарным уздымам і разліццю сустрыкае народ рашэнні свайго парламента. — таварыш сталежыцкіх завад «Вольшэвік» тав. Баняпаці. — У вясельны дні, калі ў Брэй сабраліся выбраныя ішчавікаў завода сталі на хату імені Трэцяй Сесіі. Дзесяткі рабочых накіравалі ўрады сталежыцкай работы, завод перавыканаў меслячым планам.

СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА ІМЕНИ ТРЭЦЬЯЙ СТАЛІНСКАЙ ПЯЦІГОДКІ ПЛАДЫ ТВОРЧАЙ МЫСЛІ

ВІЦЕБСК. (Нар. «Звязды»). Шырока творчая тэхнічная думка па сталежыцкаму ішчавікам заводзе імені Крава, Іжмэр ліцейнага прах тав. Міаў разам з мадэляшчыкам гэтага прах тав. Івановым, узнагароджаным медалём «За трынаццую годзіну», прапонуць над асветнем прыкладнай галузі са звычайнага прахачыну. Некалкі галавок ужо адгата і сабрали. Праведзеннае выпрабаванне каа сталежыцкіх рэзультат. Па часу нагрэву і самоту гарэння яны не ўступалі мейтлым газам. Зараз праводзіцца падрыхтоўчая работа па арганізацыі тэхналагічнага працеса для іх масавага серыйнага вытуска. Вытворчасць прымысусь завадзкіх валькіну гольдасць дорагасцітучай і дэфіцытнай мэлі.

Валькіну суму грошай ішчавікам расходу на куплю гаек для вырабленых ішчавіцкіх калёс. Ішчавікам іжмэрны завод тт. Шнейман і Мамуні унеслі капітучую прапанову — вырабляць гэтыя гайкі на ковалянай машыне з аднагоў жалеза.

Па прапанове сталежыцкаў ліцейнага прах тт. Пуркова і Матвеева для састава прышас скаротувацца алмахон фармавачнай замкі, якія раней вырабляліся.

Капачую работу праводзіць у сучасным момант слесарна-інструментальніцкі тт. Сандэр і Фрідман. Яны кампартуруюць спецыяльнымі прыладамі, які будзе адначасова рабіць усю неабходныя прысмы на вырабу кажукоў для сталежыцкаў «3630» і «3636», што значна знізіць іх сабекошт і пачынаць якасць.

Усго за вясельні і май месці па заводу паступіла 18 рашэнняў сталежыцкіх прапановаў. 3 іх 13 ужо рэалізавана.

ГАДОВЫ ПЛАН — ДА 20 ЛІСТАПАДА

Выдатныя вытворчыя поспехамі адкаваць рабочыя, іжмэрна-тэхнічныя работнікі і служачыя баўрыскай канцэртскай фабрыкі «Чырвоны харчак» на рашэнні Трэцяй Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

Плани другога квартала калектыву прадпрыемства да 4 чэрвеня выканаў на 131,4 проц. У май выпущена звыш устаноўленага задання на 300 тысяч рублёў розных канцэртскай вырабаў.

Прыём у Крэмлі ўдзельнікаў дэкады кіргізкага мастацтва

На прыёме прысутнічалі таварышы І. В. СТАЛІН, В. М. МОЛАТАУ, К. Е. ВАРШЫЛАУ, Л. М. КАГАНОВІЧ, М. І. КАЛІНІН, А. А. АНДРЭЕУ, А. І. МІКАЯН, А. А. ІДАНАУ, Л. П. БЕРЫЯ, Н. М. ШВЕРНІН, Г. М. МАЛЕННОВ.

Увечары 5 чэрвеня, у Вялікім Крэмлёўскім палацы, адбыўся прыём удзельнікаў дэкады кіргізкага мастацтва, наладжаны Камітэтам па справах мастацтваў пры Саўнармае СССР.

К 18-ці гадам у Георгіўскім зале і Гранавітай палацы сабраліся рабочыя мастацтваў Кіргізіі — артысты Кіргізкага дзяржаўнага музыканальнага тэатра, Кіргізкага дзяржаўнага філармоніі, Ошскага нацыянальнага тэатра, народныя песняры, музыканты, сьпевакі, паэты, пісьменнікі, кампазітары, мастаі. Тут яны сустрыліся з прадстаўнікамі грамадскай сталіцы — вучонымі, артыстамі, пісьменнікамі, музыкантамі, Героямі Савецкага Саюза. На прыёме прысутнічалі члены ЦК ВКП(б), дэпутаты Вярхоўнага Саветаў СССР і РСФСР, народныя сабесары.

Раздалася бурная поўная захвалення авалыя, калі ў Георгіўскім зале пачаліся таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, К. Е. Варшылаў, Л. М. Кагановіч, М. І. Калінін, А. А. Андрэеў, А. І. Мікаян, А. А. Іданаў, Л. П. Берыя, Н. М. Швернін, Г. М. Маленкоў. Над савецкай Кіргізкага палана лётна не адмаўла грамадое «Ура». З усіх бакоў пачалі прытыкацца на рускай і кіргізкай мовах: «Нахай жыць таварыш Сталін!», «Прытыкацца Сталін!», «Ура!»

Ураўчючю сустрэчу ўдзельнікаў дэкады кіргізкага мастацтва з кіргіўскай партыі і ўрада, з грамадскаю сталіцы адрыў в. а. Старшыні Камітэта па справах мастацтваў пры Саўнармае СССР тав. М. В. Хранчанка.

Сёння знамянальны для савецкага мастацтва дзень, сказаў тав. Хранчанка. — Удзельнікі толькі-што закончыўшыся дэкады кіргізкага мастацтва і лепшыя майстры мастацтваў Масквы сабраліся ў Крэмлі — сэрцы нашай краіны — разам з кіргіўскай партыяй і ўрада, разам з таварышамі Сталіным. Гэта вялікае і раласнае для ўсіх нас сьвята.

Зытлік тав. Хранчанка гаворыць аб тым, што пад кірым сонцам Сталінскай Камітэтунай жылнае навука, культура, мастацтва, Кожны народ развівае сваё мастацтва, нацыянальнае па форме, сацыялістычнае па зместу. Вывазлены Вялікай Кампартыінай сацыялістычнай рэвалюцыйнай кіргіўскі народ паказаў, яны велізарны творчыя сілы, тоўца ў ім. У нябачана кароткія тэрміны расквітнелі выдатнае нацыянальнае мастацтва, вырабілі сцігі яго таленавітых майстроў, стварылі поўнаціныя прафесіянальны музыкантскі тэатр.

Дэкада кіргізкага мастацтва, — прадаўжае тав. Хранчанка, — гэта сьвята ўсёй савецкай краіны, якая білае ўступленне на ўсесаюзнаю арэну маладога мастацтва кіргізкага народа.

Уважэнне тав. Хранчанка вітаў прыдэкадуў выдатнага кіргізкага мастацтва, нахільнасьці ў сваёй творчасці лепшым дзітам работнікаў мастацтваў нашай краіны таварышамі Сталіным.

Радавае вітамі ўсе прысутныя таварышы Сталіна. У чэсь любімага правадзіла, мастаўніка і друга раздасца грамадое «Ура».

Затым з прамовай на роднай мове выступіў старшыня Саўнармаа Кіргізкай дэкады тав. Хранчанка.

Дэкада кіргізкага мастацтва, — прадаўжае тав. Хранчанка, — гэта сьвята ўсёй савецкай краіны, якая білае ўступленне на ўсесаюзнаю арэну маладога мастацтва кіргізкага народа.

Затым з прамовай на роднай мове выступіў старшыня Саўнармаа Кіргізкай дэкады тав. Хранчанка.

ЗАКОНЧЫЎСЯ АРКТЫЧНЫ РЭІС ТАВ. ВАДАП'ЯНАВА САМАЛЕТ «СССР Н-170» ПРЯЛІЧУ У МАСКВУ

6 чэрвеня на чатырохматэрыяна самалёце «СССР Н-170» вярнуўся ў Маскву Герой Савецкага Саюза тав. М. В. Вадап'янаў, які зрабіў глыбокую лёдавую разведку ў Карскім моры.

Закончыўшы аператыў ў Карскім моры, тав. Вадап'янаў 4 чэрвеня разам з групай навуковых работнікаў вылезе ў Ангары ў Архангельск і ў той жа дзень апусціўся на Архангельскім аэрадроме.

6 чэрвеня ў 10 гадзін 11 мінут чатырохматэрыяна самалёт «СССР Н-170» вылезе ў Архангельск ў Маскву.

(ТАСС)

ССЯЛЕННЮ ХУТАРОЎ—БОЛЬШЭВІЦКУ УВАГУ!

НЕ ўзначалена актыўнасць калгасных мас

КРАЎСК. 3 вядомым палітычным уздзеяннем сутрама калгаснае сялянства раёна пастанова ЦК ВКП(б) і СНК СССР «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасоў ад разбазарвання». У сваіх рэзалюцыях калгаснікі аднадушна адабраць гэтую пастанову і ад усёго сэрца пачынаць зьяўляць таварышу Сталіну за яго бальшоўскія клопаты аб калгасніках.

На сваім агульным сходзе члены сельгасархав «Троі з'езд саветаў» абавязаліся ў гэтым годзе поўнасьцю асяліць усё хутары ў калгасную вёску. Такія ж рашэнні прынялі калгаснікі сельгасархав «Чырвоны ўсход», імяні Кірава і ішн.

Гэтую вядомую палітычную актыўнасць і энтузіязм калгасных мас не ўзначалілі ініцыятывы раёна, каб свечасова выканані план асялення хутароў у калгасныя вёскі. Калгаснікі, якія жывуць на хутароў, працуюць канярэнтнай дэмагогі ад праўлення калгаса. Але, на якой жаль, іныя не ўсёго атрымліваюць. Так, напрыклад, старшыня калгаса імяні Кірава, Яцанскага сельсавета, Аляксандр Луціч часе не даваў падарок калгаснікам для перавозкі будынкаў. Такія з'явішчы маюць месца і ў калгасе «Чырвоны ўсход», «Чырвоны

партызан» і ішн. Але гэтыя шкоднае практыка не атрымае належнага адпору з боку раённых арганізацый.

Да апошняга часу ў раёне асялення хутароў займаліся зусім незавалыаюча. З 1 студзеня на 1 чэрвеня спыніліся толькі 104 хутары, а на пляну ў гэтым годзе неабходна спыніць 1200 хутароў. На асобных калгасоў становіцца значна горшэе. У сельгасархав імяні Баумана з 108 хутароў не оселені ні адзін. Старшыня калгаса тав. Сакальшчыц, які фальсифікаваў гэтую справу, не прызваны в парадку.

ЦК ВКП(б) і СНК СССР патрабуюць ад партыйных, савецкіх і зямельных арганізацый і сацыялістычнага прафсаюза свая работу. 3 дня аўдыювання пастановы працягнулі больш 10 дзён. Але, не гледзячы на гэта, тут працягваюць кіраваць па-старынку. Ішнэ не прымаюць канярэнтныя меры для фарсавання тэмпаў асялення хутароў. У калгасе па складзеным пляну і графіку, якія неабходны, каб забяспечыць свечасовае выкананне гэтай работы.

Н. ПЫРХ.

ССЕЛЕНА 50 ХУТАРОЎ

МАГІЛЕЎ. 7 чэрвеня. (БЕЛТА). Абоком партыі праводзіць практычныя мерапрыемствы па ажыццэўленню пастановы ЦК ВКП(б) і СНК СССР «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасоў ад разбазарвання». У раёнах праходзіць партыйны і камсомольскія агляты, сходы партыйных і камсомольскіх арганізацый, семінары агітатараў.

787 агітатараў Магілёўскага раёна раз'ясняюць сярод шырочы калгасных мас гістарычную пастанову. У калгасоў раёна праведзены палітлі. У дапамогу агітатарам для правядзення палітлі раёнаком партыі быў паслаў 60 чалавек партыйнага аглята.

Арганізацыйная і агітатыйна-масавая работа суправаджаецца практычным рэалізацыя паставы партыі і ўрада. У калгасе «Ударнік», Магілёўскага раёна, калгаснікі Сцяпан Ісачанка ў часе абмеркавання паставы ЦК ВКП(б) і СНК СССР звярнуўся да калгаснікоў з просьбай перавозкі яго дома з хутара ў калгасную

вёску. Назавтра 25 калгаснікоў на 12 падароках перавезлі і абудавалі дом за адзін дзень. Калгаснікі Ісачанка ў той жа дзень пачаў у сваім абудаваным доме ў калгаснай вёсцы. Усёго на Магілёўскаму раёну за апошнія пяць дзён оселена ў калгасныя вёскі больш 50 хутароў.

У калгасе «Комінтэрн», Магілёўскага раёна, раней штодзённа на пляну не выходзіла 10—15 калгаснікоў. Зараз такіх фальшэў былі не галіаюцца. 7 калгаснікоў сельгасархаварчай арміі «Перадвік», Асіпавіцкага раёна, на працягу года не выпрацавалі ні аднаго працэнта. На агульным сходзе пры абмеркаванні паставы гэтыя калгаснікі далі абяцанне чэсна працаваць у калгасе. Зараз усё іны выходзіць на работу і добрасумленна да яе адносяцца.

На агульным сходзе калгаснікоў сельгасархаварчай арміі «Новы сармавец», Брычэўскага раёна, прасячалі абмеркаванню гістарычнай паставы. 2 аднаасобнікі падалі заявы аб уступленні ў калгас.

ВОПЫТ АДНАГО КАЛГАСА

Некалькі дзён назад навокал ціхай прасёлкач дарогі, што пралязае пасярод калгаса «Расцвет коммунизма», адзінока стаялі хутары. Такія-ж хутары, як астраўкі сярод зялёных палёў, відзеліся вольна ўлева і ўправа ад дарогі. Калгас аб'яўляўся 109 гаспадарак, якія былі расцяганы на хутароў.

Колькі невядомы і шкоды прынеслі хутарскія гаспадаркі калгасу! Многа хутароў ў калгасе аб асяленні калгаснікаў у хутары ў калгасную вёску, але на апошняга часу ўсё гэта гэтае справы ніхто не баймаўся. Далей так жыць было немагчыма. Хутарскія сядыбы тармазілі арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаванне калгаса, рост прадукцыйнасці працы калгаснікаў, іх культуру і аздорованне. Трэба было назавокам пакончыць з пракратычным і шчыльным хутарам.

На дапамогу калгасу прышлі раённая арганізацыя, прышла МТС. У калгасе прыскаў планіроўшчык, прыхаў тэхнікі-булаўнікі. Пакуль ішла планіроўка калгаснай вёскі, тэхнікі-булаўнікі аглядзілі ўсе 53 хутарскія двары калгаснікаў, якія паляжылі асяленню ў калгасную вёску. Была ўлічана патрэбнасць будаўнічага матэрыялу, лозы, цагля. Пры дапамозе тэхнікі-булаўніка раіла тав. І. Хайкіна быў складзены дэталны графік работ. Гэты графік быў зацверджан агульным сходам калгаснікаў. На працягу поўмесяца трэба было перавезці і скласці 53 дамы калгаснікаў і іх гаспадарчыя будынікі.

Працягвалася вялікая работа. Так хутка ажыццявіць гэтую работу можна было толькі прымяняючы металы скараснога будаўніцтва, правільна арганізаваны працу калгаснікаў.

4 чэрвеня ў калгасе поўным ходам разгарнуліся работы па асяленню хутарскіх гаспадарак у вёску. Для перавозкі матэрыялаў і дамоў у калгасе прышло 5 трактараў з МТС. Звенявая арганізацыя працы шырока прымянялася і на гэтым участку работы. Спеліалява вылучаныя званні прыступілі да зьяўлення дахаў з дамоў калгаснікаў. Дахі змяшчалі разам з кровлямі, раздзеленыя на дзве або тры часткі. Іны перавозіла на прычэпах трактарных платформах на новазачыненых сядыбах. Пасля таго, як з дамоў знімаюцца дахі, прыходзіць другая званні, якія разабраць зрубны і нагрудны іх на падвалы, або трактарныя прычэпы. Трэцяя званні займаюцца складаннем зрубна на новых месцах. Усёго ў калгасе працуе 20 такіх звеняў. Апрача

таго некалькі звеняў жанчыны заняты на загадоўцы і падвалы матэрыялу.

Такая канкретная арганізацыя працы дала свае бліскучыя вынікі. На працягу трох дзён у вёску перавезена ўжо з хутароў 17 дамоў, з якіх скласцены і падвезены пат дах 4. Астатнія дамы будуць перавезены і скласцены да 15 чэрвеня.

Са старэйшай калгасе Ануфрыевым Новічак і тэхнікам-булаўніком мы ідем на калгасныя вуліцы. Навокал кіліпні работы. Кіліпні летні правядорак на поўнен стукан талароў, груканам трактарных матараў, дружнымі вочкамі калгаснікаў: «Раз, два — уліп!» Свае дамы калгаснікі будуць з густам, большасцю гэта пачынені, абавязкова пастаўлены фасадом да вуліцы. Такія вуліцы ў калгасе будуць чатыры. Шырыня вуліцы 20 метраў. Дамаў стаяцца за 5 метраў ад вуліцы. Гэта плошча будзе занята пад палісаўнікі. Адлегласць дома ад дома ўздоўж вуліцы 40 метраў. Жыллёвая зона калгаса прымыкае да культурнага цэнтру, дзе ёсьць усе школы, асі, крама, памішканне праўлення калгаса; будзе пабудаван клуб. На невялікай адлегласці знаходзяцца гаспадарчыя цэнтры, дзе размяшчаны аборы, склады і ішны будынікі.

Памаладзёўшымі выглядаюць перасяпаныя дамы калгаснікаў. Некаторыя калгаснікі будуць новыя дамы. Закачываюць будаўніцтва новых дамоў калгаснікі Рыгор Салавей, Васіль Брычэўшчы, Сцяпан Мотуз і ішны. Прыгожымі будуць дамы і калгаснікоў Івана Яліца, Віктара Фурса і астатніх.

Не па днях, а па гадзінах вачок ціхай прасёлкач дарогі распе новае сацыялістычнае калгаснае вёска. Нічо не будзе яна налібова на тую хутару, са стучаных хатамі беларускай вёсцы Скрынь, якая стаяла тут раней. Ярка вырылі саўважыня прымаі шырокія вуліцы. Іны ішнэ не дазі назваў, але беспрычэпа, што іны будуць насіць такі-ж светлы і радасны назвы, як і ўсё шчаслівае і радаснае калгаснае жыццё.

Н. ВІШНЕЎСКІ.

Калгас «Расцвет коммунизма», Пухавіцкі раён.

УДЗЕЛЬНІКІ ў СЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВІСТАЎКІ

Пастанова Галоўнага Камітэта ўсесаюзнай Сельскагаспадарчай Выхаўкі ад 20 красавіка 1939 г.

Зацвердзіць удзельнікаў ўсесаюзнай Сельскагаспадарчай Выхаўкі, з занясеннем у Пачотную кнігу ўсесаюзнай Сельскагаспадарчай Выхаўкі: ПА БЕЛАРУСКАЙ ССР (Працяг)

- 408. Еўстратаў Іван Васільевіч — палітлі калгаса імяні Леніна, Ступіцага раёна, які атрымаў у 1938 годзе ад 30 палат сярэднесутачную прыбаўку ў вазе да 6-месячнага ўзросту на 600 грамаў.
- 409. Мядзведц Назежда Васільевіч — палітлі калгаса «Новы мір», Дрысенскага раёна, якая атрымала ў 1938 годзе ад 27 палат сярэднесутачную прыбаўку ў вазе да 6-месячнага ўзросту на 600 грамаў.
- 410. Вахтар Ірына Сільвестраўна — палітлі калгаса «Новы мір», Дрысенскага раёна, якая атрымала ў 1938 годзе ад 27 палат сярэднесутачную прыбаўку ў вазе да 6-месячнага ўзросту на 600 грамаў.
- 411. Буцлон Сяпа Кузьмічэна — палітлі калгаса «Рухавіч рэвалюцыі», Мазарскага раёна, якая атрымала ў 1938 годзе ад 26 палат сярэднесутачную прыбаўку ў вазе да 6-месячнага ўзросту на 600 грамаў.
- 412. Бохан Прыся Сцяпанавіч — палітлі калгаса імяні Тэльмана, Мазырскага раёна, якая атрымала ў 1938 годзе ад 26 палат сярэднесутачную прыбаўку ў вазе да 6-месячнага ўзросту на 600 грамаў.
- 413. Відрывіч Прыся Барысаўна — палітлі калгаса «Новы мір», Дрысенскага раёна, якая атрымала ў 1938 годзе ад 25 палат сярэднесутачную прыбаўку ў вазе да 6-месячнага ўзросту на 600 грамаў.
- 414. Варышыла Марфа Якаўлеўна — палітлі калгаса «Молат», Дрысенскага раёна, якая атрымала ў 1938 годзе ад 25 палат сярэднесутачную прыбаўку ў вазе да 6-месячнага ўзросту на 600 грамаў.
- 415. Бывава Пелагея Трафімаўна — палітлі калгаса імяні Крупскай, Гарадоцкага раёна, якая атрымала ў 1938 годзе ад 22 палат сярэднесутачную прыбаўку ў вазе да 6-месячнага ўзросту на 600 грамаў.
- 416. Назлова Ольга Аляксандраўна — палітлі калгаса «Молат», Дрысенскага раёна, якая атрымала ў 1938 годзе ад 23 палат сярэднесутачную прыбаўку ў вазе да 6-месячнага ўзросту на 600 грамаў.
- 417. Насановы Ірына Сяргееўна — даярка саўгаса імяні 10-годдзя БССР Галоўнапопавога НКЗ СССР, Любаньскага раёна, якая атрымала ў 1938 годзе ад 17 заманаваўных за ёю кароў на 2210 літраў малака.
- 418. Хамічэвіч Прыся Аляксееўна — даярка саўгаса імяні Х-годдзя БССР, Любаньскага раёна, якая атрымала ў 1938 годзе ад 22 заманаваўных за ёю кароў на 2207 літраў малака.
- 419. Курчак Назежда Владзіміраўна — даярка саўгаса імяні Х-годдзя БССР, Любаньскага раёна, якая атрымала ў 1938 годзе ад 21 заманаваўных за ёю кароў на 2200 літраў малака.
- 420. Аўтагараўчэна таварыня ферма калгаса імяні Розы Люксембург, Заслаўскага раёна, якая атрымала ад меты тонкаруннай пароды за 1937 і 1938 г. ад 136 агняч на 100 аўнаматак і 3,25 кілаграма воўны на стрыгому авецку.
- 421. Брытановіч Владзімір Антонавіч — загадчык аўтагараўнай фермы калгаса імяні Розы Люксембург, Заслаўскага раёна, якая атрымала ад меты тонкаруннай пароды за 1937 і 1938 г. ад 136 агняч на 100 аўнаматак і 3,25 кілаграма воўны на стрыгому авецку.
- 422. Патоніна Міхалі Аляксандраўна — аўчар калгаса імяні Розы Люксембург, Заслаўскага раёна.
- 423. Аўтагараўная ферма калгаса імяні Сталіна, Заслаўскага раёна, якая атрымала ў 1937—1938 годзе ад меты тонкаруннай пароды авец у сярэднім па 163 агняч на 100 аўнаматак.
- 424. Палюшчык Сцяпан Даміянвіч — аўчар аўтагараўнай фермы калгаса імяні Сталіна, Заслаўскага раёна.
- 425. Лашун Марыя Дамілаўна — аўчар калгаса імяні Сталіна, Заслаўскага раёна.
- 426. Бадун Васіль Ігоравіч — аўчар калгаса «Дружная пятнічка», Дрысенскага раёна, які атрымаў у 1938 годзе на 244 агняч меты пугайскай пароды на 100 аўнаматак і 3,4 кіл. шерці на стрыгому авецку.
- 427. Юрсун Андрэй Іванавіч — аўчар калгаса «Чарвоная Беларусь», Менскага раёна, які атрымаў у 1938 годзе 243 агняч на 100 аўнаматак і 3,45 кіл. воўны на стрыгому авецку.
- 428. Ерэмніна Карп Іванавіч — аўчар калгаса «Колумбар», Дрысенскага раёна, які атрымаў у 1938 годзе 240 агняч меты пугайскай пароды на 100 аўнаматак.
- 429. Базена Федар Маркавіч — аўчар калгаса імяні Калініна, Дрысенскага раёна, які атрымаў у 1938 годзе 230 агняч меты пугайскай пароды на 100 аўнаматак.
- 430. Булгава Выхімі Васільевіч — аўчар калгаса імяні Стасавой, Баруйскага раёна, якая атрымала ў 1938 годзе 210 агняч меты праскоўскай пароды на 100 аўнаматак.
- 431. Сіванова Ольга Макараўна — аўчар калгаса «Піпцюк» ў чатыры год, Дрысенскага раёна, якая атрымала ў 1938 годзе 200 агняч меты пугайскай пароды на 100 аўнаматак.
- 432. Прысечы Іван Нікалавіч — аўчар калгаса «Чырвоны Кастрычнік», Гусьскага раёна, які ў 1938 годзе атрымаў ад беспародных авец 186 агняч на 100 аўнаматак і 3 кілаграма воўны на стрыгому авецку.
- 433. Шылан Анна Іванаўна — аўчар калгаса «15 год АДПУ», Заслаўскага раёна, атрымаў у 1938 годзе 185 агняч меты тонкаруннай пароды на 100 аўнаматак.
- 434. Німфарай Фёмі Антонавіч — аўчар калгаса «Ленінскі шлях», Чырыкаўскага раёна, які атрымаў ад беспародных авец 181 агняч на 100 аўнаматак.
- 435. Прысечы Сцяпан Іванавіч — аўчар калгаса «Праўда», Чырыкаўскага раёна, які атрымаў у 1938 годзе 171 агняч меты праскоўскай пароды на 100 аўнаматак.
- 436. Плесіч Іван Анісімавіч — аўчар калгаса «Новы шлях», Дрысенскага раёна, які атрымаў у 1938 годзе 170 агняч меты пугайскай пароды на 100 аўнаматак і 2,5 кілаграма воўны на стрыгому авецку.
- 437. Варыга Станіслаў Вікенціевіч — аўчар калгаса «Сярг і молат», Дрысенскага раёна, які атрымаў у 1938 годзе 170 агняч меты пугайскай пароды на 100 аўнаматак і 4,6 кілаграма воўны на стрыгому авецку.

*) Пачатак у №103—116.

АРГАНІЗМ УЗОРНЫ ДОГЛЯД ПАСЕВАЎ

Наша зьяна паставіла перад сабой задачу дабіцца ў гэтым годзе ў сярэднім на 5 цэнтнераў насення з кожнага гектара разрадзанага пасеваў ільну. Бараньба за выкананне гэтага абавязальства пачалася яшчэ зной. Да вясновай сябы вядо добра падрыхтавалася. Як толькі растаў снег, мы рассялілі на кожны гектар свайго ўчастка на 5 цэнтнераў суперфасфата, 6 цэнтнераў фасфарытнай мукі, 6 цэнтнераў попель і 4 цэнтнеры кумынага памёту. Усё ўмясненне закладзілі кожнымі баронамі ў 4—5 слядоў. Заглы пракультивіравалі глебу ў два сляды, пасля зноў прапаравалі ў 5 слядоў дружнымі баронамі.

Сябу ільну на плошчы ў 9 гектараў вядо правілі за два дні. Свая ільняныя сяжалкі. На кожны гектар высявалася па 120 кілаграмаў насення сорту «Ударнік». Але самая сур'езная работа яшчэ наперадзе. Галоўнае цэлер — арганізаваць дэпатывы догад пасеваў. Гэтую пільна мы ўзяліся асабліва ўвагу. Сабралі на пасевах камені, зграбілі шыр-

нік. Лён ужо ўзійшоў. На кожным квадратным метры налічваецца ад 4 да 4,5 тысячы раслін.

З вопыту сваёй работы мы пераканаліся, што праполку ільну трэба праводзіць не менш трох разоў і не менш двух разоў матэжэнне міжрадыў. Першая праполка намі намечана зараз-жа пры пільненні пустазелы. Пасля праполкі падкормім пасевы аміячнай селітрай з рэалію 60 кілаграмаў на гектар, затым правядзем матэжэнне глыбіней ў 6 сантыметраў. Па меры пільнення пустазелы арганізуем другую праполку і матэжэнне. Трэцюю праполку правядзем перад пільненнем ільну. Перабленне, абмалот і рассялі ільну правядзем у самыя спысця тэрміны. На ўсё працэсах работы будзем прымяняць індывідуальную зідэльшчыню, пры строгім кантролі за якасцю. Усё гэта забяспечыць нам выкананне ўзятых абавязальства.

Е. ПЧОЛІНА, звенявая калгаса «Праўдзятар», Лёзненскага раёна.



У калгасе «Новая жыццё», Турэўскага раёна (Палеская вобласць), добра падладжан штодзёны ўбор работ звеняў. На здымку: брыгадэр калгаса А. І. Страх з звенявымі Аляксандрай Ігуліч і Дарый Голд падводзяць вынікі работы за дзень. Фото Б. М. Хеліна. (Фотазхроніка БЕЛТА).

ЗА ПРАЎІЛЬНІ СЕВААБОРОТЫ У КАЛГАСАХ

XVIII з'езд ВКП(б) паставіў перад сельгасархаварчай пашай краіны грандыёзную задачу — дабіцца за бліжэйшыя 3—4 годкі атрымаць валавога збору зямля не менш 8 мільярадаў пудоў. Цэнтральным пільненнем у вырашэнні гэтай задачы ўдзельніча прымяненне комплексна арганізаваных і арганізаваных мерапрыемстваў. Таму ўважэнне правільных севааборотаў і правядзенне ў сувязі з гэтым унутрыкалгаснага землеўпарадкавання з'яўляецца адною з важнейшых задач зямельных арганізацый і іш пільношчы.

Уважэнне правільных севааборотаў палітна правядзіцца з прымяненнем трава-сеяння, чорных і глынавых панараў, забяспечваючых значнае павышэнне пладароджы глебы, рост ураджайнасці і стварэння моцнай кармавой базы для растучай жывёлагадоўлі.

Севаабороты павінны забяспечыць поўнае выкарыстанне зямельных пластаў сябы, паралічэнне валавых збораў зямельных і тэхнічных культур, стварэнне моцнай кармавой базы, асабліва пашы для развіцця жывёлагадоўлі. Таксама пашына быць улічана стварэнне вакол прамысловых цэнтраў і буйных гарадоў бульбяна-гароднінны баз.

Севаабороты павінны забяспечыць рэцыйнае скарыстанне ўсіх калгасных зямель, далейшае асаваенне новых зямель і карэннае палепшэнне натуральных кармавых угоддзяў, стварэнне найлепшых умоў для комплекснай механізацыі сельскагаспадарчых работ, правільнай арганізацыі і росту прадукцыйнасці працы ў калгасе.

Размяшчэнне сельскагаспадарчых культур павінна планавана па найлепшых пільнароўках, з прымяненнем правільнай сістэмы арапаўкі і ўнясення глебы, логіду за раслінамі і ішн. Севааборот павінны забяспечыць правільнае спалучэнне і развіцц калгаснай вытворчасці (паліводства, жывёлагадоўлі, садоўніцтва і т. д.).

Выходзячы з задач арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасоў, дзяржаўнага планавання і ініцыятыва гаспадар-

І. ПЕХОТА

СТАРШЫ АГРАНОМ ПА СЕВААБОРОТАХ ПАЎНОЧНАГА ЗАНАЛНАГА ўПРАДЗЛЕННЯ НАРКАМЗЕМА БЕЛАРУСІ.

кай, у кожным калгасе, як правіла, уведзена адзін палітлі севааборот.

Адзін у асобных выпадках могуць быць і 2-палітлі севаабороты. Гэта можа быць у калгасе з рэспіцытуем зямельна-аграмаўніцтвам, аб'ядноўваючых 2 або больш буйных селянскіх, размяшчаных так, што пры ўдзельні аднаго палітлі севаабороту непазбежны калейны сутрачны перасяды, і пры наўнясці буйных рассяў, якія рэзка розніцца па рэабавых умовах, патрабуючых у злад гэтага асабага чаравання культур. Завалася 6, гаца зусім ясна. Між тым, у работе мінулага года і ў гэтым годзе ў асобных раёнах (Заслаўскі, Журавіцкі, Уваравіцкі, Жлобінскі) неабгрунтавана пракраваці 2- і нават 3-палітлі севаабороты ў адным калгасе.

У калгасе, дзе развіцц калгаснай жывёлагадоўлі не забяспечана натуральнымі кармавымі ўгоддзямі, і могуць уведзена кармавыя севаабороты (прыфермы і лугаабшчыны).

Побач з гэтым мы павінны рэзка павысіць ураджайнасць нізкапрадукцыйных натуральных кармавых угоддзяў, вырасаў, сенажаці з арганізацыяй на іх лугаабшчынах севааборотаў.

Як прыклад прывядзем калгас «Іскра», Чыгушкага раёна. У калгасе 260 гектараў пашы і 166 гектараў судоўнага лугу. Вырасаў нізкіх німа, апрача невялікага масіва лесу. У калгасе ёсьць каля 120 гадоў абагуленай жывёлы, апрача коней. Жывёла пашына або на пашарам полі, што значна абваваца на ўраджайнасці азімых, або на судоўным луге да чэрвеня месяца, чым таксама зніжаецца і без таго нізкая ўраджайнасць лугоў. Зараз калгасе прыняў праект ўведзення 9-палітлі палітлі севаабороту з поўнымі дзума пашы траў — 60 гектараў

(калгас з ільнаводчым ухізам) і лугаабшчыны севааборот на нізкапрадукцыйным участку судоўнага лугу плошчай у 56 гектараў з дзума пашы зямельных. Для арганізацыі гэтага севаабороту не патрабуюцца асаблівых затрат.

Безумоўна, пасля фарсавання і ўнясення ў глебу мінеральных угнаўняў саянныя травы дадуць ураджай які мінімум 50—60 цэнт. сена з гектара замест 6—7 цэнт., які дзе луг зараз. Такім чынам, пры правільным пільненні да арганізацыі скарыстання зямельных угоддзяў пры ўдзельні правільных севааборотаў, калгас поўнасьцю забяспечыць сваю жывёлу высокакачэснай пашай і сенам. Пры гэтым поўнасьцю захавваюцца асноўныя зернавыя культуры.

У іш пільношчы ў БССР значна распырцае пасеў коўсаяна. У сувязі з гэтым неабходна прагудзёць арганізацыю спецыяльных севааборотаў з размяшчэннем у іх арача тэхнічных культур (коўсаяна, кынашэль, махоркі) — гародніны, корнеплоды і траў.

Пры наўнясці ў калгасе асушаных тарфянішчаў і пры пракраваці асушкі і ў далейшым — асноўныя пасевы калей, коўсаяна і часткова махоркі неабходна ўключыць у севаабороты на асушаных тарфянішчах. Гэтыя культуры пры тарфянішчах даюць уражай вышэй, чым на мінеральных зямлях.

Апрача таго, у калгасе, размяшчаных вакол прамысловых цэнтраў і пашоў у калгасе, дзе гароднінныя займае значнае месца, для стварэння моцнай бульбяна-гародніннай базы трэба ўвядзці гароднінныя севаабороты з размяшчэннем у іх корнеплоды і, пры неабходнасці, тэхнічных культур.

Важным пільненнем пры ўдзельні севааборотаў з'яўляецца колькасць палёў у севаабороте і правільнае размяшчэнне сельскагаспадарчых культур.

Размяшчэнне культур у севаабороте праводзіцца выходзячы з падбору найлепшых пільнароўкаў для кожнай культуры, пры гэтым трэба ўлічыць, што лён у ільнаводчых калгасоў павінны раз-

мяшчацца па шматгадоўных травах 2-гадовага карыстання і не больш аднаго поля ў севаабороте. У нейтральных калгасоў, дзе лён займае невялікую плошчу, у асобных выпадках можна дапускаць пасеў яго па шматгадоўных травах аднагадовага карыстання.

Азімы размяшчаюцца ў першую чаргу па пашарах

ПРАМОВА ДАЛАДЭ

ПАРЫЖ, 6 чэрвеня. (ТАСС). Агенцтва Гаас перадала прамову французскага прэм'ера-міністра Даладэ на пасяджэнні выканаўчага камітэта радыкальна-соцыялістычнай партыі. Прамова трансправалася па радыё.

На зараз, каб Еўропа было дазволена жыць шчасліва і на аснове свабоднага супрацоўніцтва. Але ў той-жа час я хачу згадаць тое, што Францыя апазіцыянаваў першым раёе дэяржаў, якія будучы прадэцыйчаць таму, каб Еўропа была прыведзена да катастрофы вынішніма і панаванню.

УРУЧЭННЕ ВЯРЦЕЛЬНЫХ ГРАМАТ ПОУПРЭДАМ СССР У ЗША ТАВ. УМАНСКИМ

НЬЮ-ЁРК, 6 чэрвеня. (ТАСС). Сёння поўпран СССР у ЗША т. Уманскі ўручыў вярцельныя граматы прэзідэнту ЗША Рузвельту.

Пытанне аб арзіным камандванні англа-французскімі ўзброенымі сіламі

ЛОНДАН, 7 чэрвеня. (ТАСС). Газета «Дэйлі мейл» піша, што ўчора вечарам англійскі ўрад прышчынава згадзіўся з тым, што ў выпадку вайны аднае камандванні англійскімі і французскімі ўзброенымі сіламі будзе даручана пераходнаму начальніку французскага генеральнага штаба напцянальнай абароны і галоўнакамандуючаму сухапутнай арміі генералу Гамелену.

План „германізацыі пратэктарата“

ВАРШАВА, 7 чэрвеня. (ТАСС). Газета «Бурер польскі» піша, што з прычыны вяржых адносін чэшскага насельніцтва да акунтантў германскія ўлады склаў так называеы план германізацыі пратэктарата на выпадак вайны. Указаны план, піша газета, санцыянараван Германія. Выкананне яго даручана генералу Менцу сумесна з пашкоўнікам Фішерам і камсарам гестапа Ройхорам. Згодна гэтага плана, уся тэрыторыя Чэхіі і Маравіі падзелена на некалькі «сфэр». Да самай «небяспечнай» сфэры, піша газета, германскія ўлады адносяць: Прагу, Пільзень, Мораўскую Отраву і Сілезскі вугальны басейн. З увазнен сфэры адразу-ж пасля аб'яўлення ўсёагульнай мабілізацыі павінны быць высланы ў спецыяльныя лагэры 750 тысяч мужчын. З другой «небяспечнай» сфэры маркуеца высланды на працягу двух тыдняў пасля аб'яўлення ўсёагульнай мабілізацыі 400 тысяч мужчын.

Дэбашырства немцаў у Стамбуле

ЛОНДАН, 6 чэрвеня. (ТАСС). Па паведамленні стамбульскага карэспандэнта газеты «Дэйлі геральд», у апошнія дні намяніта «стуртыцы» ўчынліі некалькі скандалаў у Стамбуле.

Роспуск нямецкіх арганізацый у Польшчы

ВАРШАВА, 7 чэрвеня. (ТАСС). У сувязі з шырока разгарнуўшымся нелегальнай антыпольскай дзейнасцю нямецкіх арганізацый у Польшчы, польскія ўлады прадрывіты меры да забароны раду арганізацый. Учора ў Варшаві камітэтам выдзельнага ўрада забароны і распускання нямецкіх арганізацый «Дэйлі фэрэйнгыт» і дванаціх пунктах Навотоміскага павета, «Каталіцкае таварыства» — у Новым Томысі і рад іншых арганізацый.



У вяснянавым мотакросе, які адбыўся 6 чэрвеня ў Менску, прыняла ўдзел група дзевяці прадстаўніцў рэспубліканскага таварыства. На здымку: удзельніцы вяснянава мотакросе (злева направа): В. Я. Гурман, апазіцыя ільдычэўскае першыства на групе жанчына на 45 кіл. (таварыства «Спартак»), І. В. Корн (таварыства «Пролетарская перамога») і В. А. Жодак (Інстытут Фізікультуры). Фото В. Ф. Жучкова. (Фотарэдакцыя БЕЛТА).

КАЛГАСНІКІ БССР ЕДУЦЬ НА ДАЛЁКІ УСХОД

Калгаснікі Савецкай Беларусі гарача адгукнуліся на просьбу таварыства Сталіна аб вядушым знішчэнні рабочай сілы ў сацыялістычным праекце. Дзяніс са станцыі Брычаў адправіўся ў Чыгу для работы на шахтах треста «Востокуголь» і на будоўлях гэтага треста перша вялікая група калгаснікаў Магілёўскай вобласці ў колькасці 783 чалавекі: 136 жанчын і 217 адночак. Найбольшую колькасць калгаснікаў адпусціў у праект сельска-гаспадарчыя арцыі Пройскага раёна (123 чал.), Брычаўскага раёна (82 чал.). На Далёкі Усход паехала таварыства значнай колькасці калгаснікаў з Дрыбінскага, Вепшыскага, Выдзінскага, Чырвонопольскага і інш. — усяго з 12 раёнаў Магілёўскай вобласці. Многія з калгаснікаў перасяленцаў — старыя кваліфікаваныя шахцёры і будоўльнікі.

Дзень прызыўніка ў Гомелі

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды»). Каля прох тысяч прызыўнікаў — маладых патрыятаў сацыялістычнай радзімы — сабралася 6 чэрвеня ў парку культуры і апазіцыі на масовую, прыведзеную падрыхтоўцы да прызыва 1939 года.

З вядучай прамовай выступіў імяні Кірава тав. Краснік Арц, два сыны якога ўдзельнічаюць у радах слаўнай Чырвонай Арміі.

— Мой наваз сыну, — гаворыць тав. Краснік, — быць баскоцца адным байцом РСЧА і толькі на «выдатна» апазіцыя баявой і палітычнай падрыхтоўкай.

З вялікай удзячнасцю і пашаі прывітальныя пісьмы таварыству Сталіну і Варшавляву.

Удзельнікі масові звярнуліся да ўсіх прызыўнікаў Гомельскай вобласці з заклікам настойна падрыхтавацца да прызыва 1939 года.

Н. ГІРШЫН.

НАВУКОВАЯ СЕСІЯ, ПРЫСВЕЧАНАЯ А. М. ГОРКАМУ

Учора ў мескім педагагічным інстытуце імяні А. М. Горкага закончылася навуковая сесія, прысвечаная творчасці вялікага пролетарскага пісьменніка А. М. Горкага. У рабоце сесіі прымаў ўдзел студэнт і навуковы работнік педагагічнага і іншых інстытутаў горада.

На сесіі было заслухана 12 дакладаў: прафесара Дабрыніна (Масква) — «Ленін і Горкі», праф. Галавешчанка (Масква) — «Народнасць творчасці Горкага», праф. Пеймана (Масква) — «Мова гордаўскай драматургіі», дацэнта Ларчанка — «Горкі і беларуская літаратура», дацэнта Парасюк — «Горкі і украінская літаратура» і інш.

Павільён тэхнікі

ВІПЕВСК. У вібескім парку чыгуначнікаў імяні І. М. Кагановіча адкрыў вузлавы павільён тэхнікі, які ставіць мэтай папулярызаванне і вывучэнне лепшых метадаў работы стаханавцаў-кваліфікаваных рабочых і будоўльнікаў.

Для адзяджалец на пастаяннае месца жылхарства на Далёкі Усход на станцыі Брычаў быў сфарміраван спецыяльны савет з 40 добра абсталяваных вагонаў. У поездзе ёсьць вагон-клуб з бібліятэкай, настольнымі іграмі; вагон-крама, забяспечаны ўсімі неабходнымі прадуктамі; вагон машеры і дэпаші. Суправаджае калгаснікаў прадстаўніцтва Брычаўскага РЭ БП(б)У, уроч і медыцынскія сёстры.

Калгаснікаў-перасяленцаў на вазкозе павідае прадстаўніцтва партыйных і савецкіх арганізацый, рабочы-чыгуначнікі і калгаснікі.

Розыгрыш „кубка БССР“ па футболе

6 чэрвеня на стадыёнах Менска адбыліся матчы па розыгрышы першых кубка БССР па футболе. Стотрава паміж камандамі спартовага таварыства «Дынама» і Н-скай часці закончылася перамогай Н-скай часці з лікам 4:1. Каманда Палітэхнічнага інстытута праграла футбалістам Беларускага інстытута фізікультуры з лікам 4:0.

Дзеньнік

Сёння, у 7 гадзін вечара, у Доме партыі (пачынаючы з 18) адбудзецца «калгульчаныя па тэму «Аб будніце БССР на 1939 год». Калгульчаны тав. Касцюк.

В. а. адназначна рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

ШВЕЦЫЯ І АЛАНДСКАЕ ПЫТАННЕ

СТАКГОЛЬМ, 6 чэрвеня. (ТАСС). У пісьмовым вяроне да рыкетэга (парламенту), у якім шведскі ўрад бара назва сваю прапанову аб удзеле Швецыі ў ўмацаванні Аландскіх астравоў, указавана на магчымае скліканні наліччывай сесіі рыкетэга з мэтай абмеркавання пытання занова. Адначасова ўрад бара назва сваю прапанову аб змяненні закона аб вайскай павіннасці, згодна якому шведскія ваеннаабавязаныя магі быць скарыстаны за межамі краіны.

Ліберальны друк асабліва настойліва высьоўвае патрабаванне не прадпрымаць нічога такога, што магло-б пансавць лобрасудскія адносіны з СССР. Ліберальная газета «Гетэборгс Постэн» крытыкуе шведскага міністра замежных спраў Сандлера за яго выступленні на аландскаму пытанню як у Жэневе, так і пасля яго звяроту ў Швецыю, паколькі ў гэтых сваях выступленнях ён прабаваў ігнараваць пазіцыю СССР.

ВЫСТУПЛЕННЕ ПОЛЬСКАГА ВІЦЭ-ПРЭМ'ЕРА

ВАРШАВА, 6 чэрвеня. (ТАСС). На пасяджэнні гаспадарчага савета ў Торуні (Памор'е) польскі віцэ-прэм'ер Квяткоўскі сказаў вялікую прамову аб гаспадарчым будаўніцтве на Памор'і.

У сваёй прамове Гітлер выразаў «жал» з паводу таго, што Германія была вымушана ўвесці час ўтойваць ад грамадскай думкі барацьбу германскіх войск у Іспаніі. Пашер-жа ён можа адкрыта гаварыць аб дзеяннях германскай арміі ў Іспаніі.

ГІТЛЕР І ГЕРЫНГ АБ ІНТЭРВЕНЦЫІ ў ІСПАНІІ

БЕРЛІН, 6 чэрвеня. (ТАСС). Сёння ў Берліне адбыўся парад германскіх войск, якія вярнуліся з Іспаніі. Пасля парода Гітлер і Герынг выступілі з прамовамі.

У сваёй прамове Гітлер заявіў, што ўпершыню пасля савецкай вайны германскі павятрыны флот прымаў удзел у шырокіх ваенных аперациях. Германскі павятрыны флот прымаў удзел ва ўсіх буйных баах ля Мадрыда, Більбаа, Сантандэра, Барселона і т. д.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

у ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ. 4 чэрвеня на Бейцін — Ханькоўскай чыгуначнай лініі ўзварэдзі японскі вайскаскі поезд. Разбиты паравоз і некалькі вагонаў. Загінула многа салдат.

Прыпынена рашучым контрударам кітайскіх войск. Пасучы вялікія страты, японскі апазіцыя на поўдзень.

КІТАЙСКИ НАРОДНЫ ЦЕНТР

Пачатак японскаму наступленню ў заходняй частцы правінцы Шаньсі супрацьнае ўпорунае супрацьленне кітайскіх войск. Кітайскія часці ўдзялі атакай выбліі японцаў з Ваньжыяна (на поўдзень ад Чжунчэна) і занялі гэты горад.

КІТАЙСКИ НАРОДНЫ ЦЕНТР. 20 ВАН-Ю-ЛІ 29. Удзельнічае ўс група. Пачынаюць у 8 гадзін вечара. Каса адкрыта з 12 да 2 г. і з 5 г. веч. Каса ў Доме ўрада адкрыта з 12 да 5 гадзін веч.

Дзяржаўная Філармонія БССР (Памішкіне Велдзяржаўнага) Аб'яўлення на 5 і 6 чэрвеня КАНЦЕРТЫ Акадэміі Маскоўскага ардена Ляіна Акадэмічнага Вялікага тэатра СССР Д. Г. ВАДРЫДЗЕ

ДЗЯРЖЫЦЬРК СЕННЯ І ПНОДЗЕННА ГАСТРОЛІ БУДЗІЯНАГА АТРАПІШЭ

Кінотэатр «РОДИНА» ІНШО САЛДАТ З ФРОНТА

Дзіцячы кінотэатр ЛЕНІН У 1918 ГОДЗЕ

ПЕРШЫ ТЫРАЖ ВЫІГРЫШАЎ ПА ПАЗЫЦЫ ТРЭЦІЯ ПЯЦІГОДКІ (ВЫПУСК ПЕРШАГА ГОДА) А Д Б У Д З Е Ц Ц А 17—18 чэрвеня 1939 года

ДЗЯРЖЫЦЬРАХ СССР Звыш адзінаццаці Мільёнаў працоўных застрахаваных у Дзяржаўна-працоўным Калектыўным Страхаванні Жыцця.

У МЭТАХ ВЫІГАННЯ ЛЕПШЫХ НАРОДНЫХ І ПРАФЕСІЯНАЛЬНЫХ ВЫКАНАЦАЎ БЕЛАРУСКІХ ЛІТАРАТУРНЫХ І МУЗЫКАЛЬНЫХ ТВОРАЎ УПРАУЛЕННЕ ПА СПРАВАХ МАСТАЦТВАЎ ПРЫ СНК БССР АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС